

бацьку, маці і двух братоў Р.Р., а яе гвалтоўна зрабіў сваёй жонкай і даў слав. імя Гарыслава. З пачуцця помсты Р.Р. зрабіла няўдалы замах на жыццё мужа. Уладзімір хадеў пакараці Р.Р., але за маці заступіўся сын Ізяслаў. Тады Уладзімір саслаў Р.Р. і сына ў г. Ізяславль (Заслаў). Паводле падання, пасля хрышчэння Уладзіміра і ліквідацыі яго гарэма Р.Р. адмовілася другі раз выйсці замуж і паstryглася ў манашкі пад імем Анастасіі. Каля Заслаўя назывы урочышчаў звязаны з імем Р.Р.

Lit.: Ермалавіч М. Старожытная Беларусь: Полацкі і новагородскі перыяды. Мн., 1990.

Г.В.Штыхай.



З.А.Раговін.

РАГОВІН Захар Аляксандравіч (28.8.1905, г. Магілёў — 11.8.1981), расійскі хімік. Скончыў Маскоўскую вышэйшую тэхн. вучылішча (1928) і працаўваў у ім з 1931. З 1939 праф. Маскоўскага хіміка-тэхнол. ін-та, у 1941—45 — штапунахаваны на хіміі Дзяржк-та абароны. З 1946 у Маскоўскім тэкст. ін-це. Навук. працы па хіміі высокамалекулярных злучэнняў. Даследаваў умовы і кінетыку полімерызацыі капралактаму (разам з І.Л.Кнуняцам). Распрацаваў метады сінтэзу вытворных цэлюлозы, якія дазваляюць уводзіць у макромалекулу функцыян. групы любых тыпаў (1930—50), а таксама метады хім. мадыфікацыі цэлюлозных і сінт. валокнаў для атрымання матэрыялаў з вогнепроечнымі, бактэрыйцидными, маслаза-і воданепрымальными і інш. ўласцівасцямі. Дзярж. прэміі СССР 1942, 1950, 1974.

РАГОВІЧ Уладзімір Іосіфавіч (н. 28.3.1938, г.п. Парычи Светлагорскага ра-на Гомельскай вобл.), бел. хар. дырыжор, фольклорыст, педагог. Скончыў Бел. кансерваторию (1964). З 1964 дырыжор-хармайстар, з 1970 маст. кіраўнік і гал. дырыжор *Дзяржаўнай акадэмічнай харовай капэлы Рэспублікі Беларусь* імя Р.Шырмы. З 1982 выкладаў у Мінскім пед. ін-це, у 1988—92 — Пінскім пед. вучылішчы. У 1987—88 і 1992—98 працаўваў у н.-д. лабараторыі бел. фольклору і дыялекталогіі БДУ. Стваральнік і кіраўнік прафес. мужчынскага вак. ансамбля (з 1998), самадз. хар. капэльтаўшчынік, т.л. Нар. хар. капэлы і хору хлопчыкаў Мінскага трактарнага з-да, Нар. хар. капэль БДУ. З 1957 збирае бел. нар. песні (больш за 3 тыс.). Аўтар Боскай літаратуры св. Іаана Златавуста для салістаў і мяшанага хору, больш за 200

апрацовак і пералажэнняў нар. і аўтарскіх твораў для аднароднага і мяшанага хароў; зборнікаў бел. песеннага фольклору, у т.л. «Беларускі абрадавыя песні» (1985), «Вянок беларускіх народных песен» (1988), укладальнікі муз. часткі зб. «Беларускі фольклор у сучасных записіках: Традыц. жанры: Гомельская вобл.» (1989).


Тэз.: Песні і строі Піншчыны. Мн., 1994 (разам з В.Ліцвінкам, М.Гаманюком); Песенны фольклор Палесся: У 3 т. Т. 1. Песні святочнага календара. Мн., 2001.

Н.Г.Мазурчына.

РАГОЗ, пухоўка (*Typha*), род кветкавых раслін сям. рагозавых. Каля 15 відаў. Пашираны пераважна ва ўмеранных паясах. На Беларусі 2 віды Р.: вузкалісты (*T. angustifolia*) і шыракалісты (*T. latifolia*), нар. назывы калавей, кіёўка. Утвораюць зараснікі па берагах вадаёмаў і ў болотах.

Шматгадовая водная і ці балотная травы з паўзучым карэнішчам. Тоўстыя неразгалінаваныя сцеблы выш. да 2 (3) м, цыбулінападобна патоўшчаныя пры аснове. Лісце вузкае, шырокалістайнае, плоскае, суцэльнае. Кветкі дробныя, у шчыльных цыліндрычных суквеціях — катках (уверсе — тычынкавыя, ніжэй — песьцікавыя). Плод — дробны арэшак з лягушачкай з дугоўхім валаскову. Сцеблы і лісце выкарыстоўваюцца як буд. матэрыял, для пляцення кошыкай, цыновак. З багатых на крахмал карэнішчах атрымліваюць муку, сураткавыя, таксама гэта корм для аицэтры, нутры, бабра, маладыя парасткі падаюцца карпам. Прыкветкавыя валаскі жан. «шышак» выкарыстоўваюцца ў вытворці цэлюлозы, кінаплёнкі, фетру (у сумесі з шэрсцю жыўёл), у выратавальных паясах. Некат. Р. — пустазелле рысавых палёў. Найважнейшы кампанент плаўня.

В.М.Прохараў.



Рагоз шыракалісты.

РАГОЙША

РАГОЗА Міхаіл (каля 1540 — паміж 18.6 і 15.8.1599), праваслаўны, потым уніяцкі царкоўны дзеяч Рэчы Паспалітай. Са шляхецкага роду герба «Рагоза» Мінскага ваява. Пасля прыняція манаства архімандрит манастыроў — Мінскага Ушэсця (з 1579), Слуцкага Траецкага (з 1582), Морацкага. З 1589 мітрапаліт кіеўскі і ўсіх Русі. Праводзіў рэформы праваслаўя. царквы з мэтай павысіць аўтарытэт і адукацию духавенства і паменшыць умяшанне свецкіх улад у царк. справы. Пры ім забаронена свецкім асобам кіраваць манастырамі, усталіўшася новая працэдура прызначэння епіскапаў і мітрапаліта (з 1590 кароль зацвярджаў адну з 4 кандыдатураў, вылучаных на штогадовым саборы духавенства з удзелам шляхты і брацтваў). Сабор 1594 падпісаў брацтвы царк. іерархам, што ўзмацніла супярэчнасці паміж імі. З 1594 далучыўся да падрэштку злучэння праваслаўя. царквы з рымска-каталіцкай. Пад яго старшынствам царк. сабор у Брэсце абвініціў *Брэсцкую унію* 1596 і зацвердзіў яе ўмовы, за што праваслаў. сабор 1596 пазбавіў яго сана. Ва уніяцкай царкве Р. захаваў тытул мітрапаліта. У паширэнні ўніі карыстаўся падтрымкай каралеўскай улады.

С.В.Казулі.

РАГОЗИН Неафіт Ермалаевіч (20.1.1902, г.п. Капаткевічы Петрыкаўскага р-на Гомельскай вобл. — 11.12.1971), бел. географ, вучоны-еканаміст. Д-р эканам. н. (1961), праф. (1962). Скончыў Камуніст. ун-т (1927), Ін-т чырв. прафесуры (1936). З 1947 у БДУ (праэрэктар, заг. кафедры). З 1966 у Мінскім пед. ін-це. Навук. працы па эканам. географії і гісторыі нар. гаспадаркі, паліт. эканоміі Беларусі.

Тэз.: Города и села Белорусской ССР. Мн., 1959 (разам з В.А.Жучкевічам, А.Я.Малышавым); География Белоруссии. Мн., 1965 (у са-аўт.).

РАГОЗНЫ Зіновій Захаравіч (10.5.1901, г. Орша Віцебскай вобл. — 12.1.1990), генерал-маёр (1940). Скончыў каманднія курсы (1920), Ваен. акадэмію імя Фрунзе (1931, 1935). У Чырв. Арміі з 1919. Удзельнік грамадз. вайны 1918—20 на Паўд.-Зах. франтах. У сав.-фінл. вайну 1939—40 нач. штаба корпуса. У Вял. Айч. вайну з 1941 на Бранскім, Паўд.-Зах., Варонежскім, 1-м і 2-м Укр. франтах: камандзір корпуса, нач. штаба арміі. Да 1954 у Сав. Арміі і на выкладчыцкай работе.

РАГОЙША Вячаслав Пятровіч (н. 5.6.1942, в. Ракаў Валожынскага р-на Мінскай вобл.), бел. літ.-знавец, крытык. Акад. Міжнар. АН Еўразіі (з 1994), д-р філал. н. (1993), праф. (1994). Скончыў БДУ (1963); у 1967—88 і з 1994 выкладае ў ім (заг. кафедры). З 1988 у Ін-це паліталогіі і сац. кіравання, з 1991 нам. дырэктара Нац. наукач.-асв. цэнтра імя Ф.Скарыны. Даследуе гісторыю бел.